


Родные Слова



РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ISSN 0234-1360

1
2005



ШКОЛА І НАЦЫЯНАЛЬНАЕ АДРАДЖЭННЕ

Кантэкт: да новай "формулы" праграмы

Галіна АДАМОВІЧ

КАНЦЭПЦЫЯ ІНТЭРДЫСЦЫПЛІНАРНАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ЯК АСНОВА ІНТЭГРАВАНАГА ВЫВУЧЭННЯ ЛІТАРАТУРЫ

...Пра адмаўленне адмаўлення...

“...Татальны крызіс ёсць у першую чаргу **крызісам метадалагічным...** Пакуль што стан і харктор сучаснай тэорыі літаратуры абумоўлены неспадзяянным знікненнем канцэнцыі, якія б хоць колькі-небудзь аргументавана прэтэндавалі на універсальнасць”, – сцвярджае сучасны літаратуразнаўца А. Андрэеў¹. Выказвае клопат і сербскі вучоны П. Буняк: «...літаратуразнаўчыя даследаванні зробілі ўвогуле магчымымі толькі тады, як будуць мець сваю субстанцыю, г. зн. калі будзе існаваць літаратура... Нацыянальныя літаратуры будуць існаваць, пакуль будзе жывою мова дадзенай нацыі (акрамя, за рэдкімі выпадкамі, паспяховай “трансплантацыі” мовы нейкай другой нацыі)»².

У Найноўшы час актуалізавалася ўсеагульнае зруйнаванне традыцый: у дэкадансе аточнай трэці XIX ст., авангардызме першай паловы XX ст., постмадэрнізме, неаавацтвадызме другой паловы XX ст. Творцы ногай культуры выступілі супраць:

- “старога” мастацства і яго традыцый (у сістэме “аўтар – традыція – твор”);
- героя: і “смерць героя” у творах прадстаўнікоў “страчанага пачалення”, і знікненне героя як мастацкай каёгірой і творы – у тэатры абсурду, у “новым рамане”;
- аўтара – з канстантамі: “смерць аўтара”;
- рамана – з абвішчэннем: “смерць рамана”;
- рэалізму – “смерць рэалізму”;
- літаратуры – небяспечным папярэджаннем гучыць ідэя: “смерць літаратуры”;
- класікі і яе канонаў...

...Пра адзінства і барацьбу процілегласцяў...

Пераканальны адказ неаавангардыстам постындустрыяльнага часу дае Васіль Жураўлёў: “Сапраўдны талент, які нясе ў сабе ўнутраную магчымасць праправацца да вышыні наватарства, мае права і нават прафесійны абавязак уваходзіць у палемічнае судакрананне з мастацкай традыцыйай, у тым ліку і з традыцыйай класічнага якаснага кітпалту”. Літаратуразнаўца прыгадвае радкі з артыкула “Мастацства ненароджаных” публіцыста Сяргея Дубаўца. «“Вучыцца ў клясыкаў? – пытаецца С. Дубавец. – Але

што выбіраць? У клясыкаў усё зьбітае ў адно й разам пакрытае лякам. Клясыка ня ведае праблемаў самавыяўлення».

...Вядома, кожная традыція, у тым ліку і літаратурная, нясе, апрача ўсяго, і пэўныя элементы кансерватызму. Глыбокай і наватарскай думцы, нязвычайну мегадалагічнаму падыходу падчас прыходзіцца прыкладаць немалыя намаганні, каб выправіцца з-пад уціску мастацкай улады канонаў. Без гэтых намаганняў, а ў шэрагу выпадкаў і пасбурэння такога канону, што перастае і падыдаць патрабаванням часу, немагчымы бы ўжыць някі рух у літаратуры. <...>

Але... не выкарыстаць такое духоўнае багацце было б па меншай меры неразумна. Бо класікі ніколі не запыняліся толькі ў межах сучасці і “малога часу”, а заўсёды была запрагравана на шматмерную сувязь з “вялікім часам” грамадской і эстэтычнай гісторыі³.

Відавочна, што класіка сусветнай літаратуры займае адметнае месца ў развіцці айчыннага літаратурнага практэсу, мае невыгэрпны патэнцыял для ўзбагачэння іншанацыянальнай культуры, нясе адказы на найбольыш актуальныя пытанні і нацыянальнай культуры, і сусветнай гісторыі. Аднак у рэчышчы мультыкультуралізму ў Беларусі пашыраеца тэндэнцыя адмаўлення ад усякіх традыцый, выяўляеца імкненне пачынаць на “новым месцы”. Але варта мець на ўвазе наступнае.

1. Існуе класіка айчыннай літаратуры ў выглядзе нацыянальнага Парнаса, і яна ёсць аўтактычным фактам, без уліку якога немагчыма ўздымацца на вяршыні Парнаса маладым аўтарам.

2. Нацыянальны Парнас “прырастает”, павялічваеца за кошт таго, што запазычана ў іншых народаў і прыжылося на нацыянальной глебе. Толькі ў гэтым выпадку “залаты фонд” нацыянальнай літаратуры набывае новы ўзровень, на які будуць арыентавацца нацыянальныя творцы.

3. У першай палове XX ст. выразна выявілася жаданне стварацца на “новым месцы”, у лепшым выпадку канструюючы мастацкі свет з рэшткаў літаратуры, культуры, цывілізацыі (у творчасці авангардыстаў).

4. У другой палове XX ст. пашырылася культура постмадэрнізму, якая з’яўляеца вынікам асаблівага прынцыпу мыслення, заснаванага на

плюралізме (на множнасці творчых пазіцый, вернутых да жыцця чужых тэкстаў, сэнсавых значэнняў твора і г. д.). Постмадэрнізм узник як апазіція стандартызацыі, уніфікацыі быцця і мастацкай культуры ў спажывецкім грамадстве, як пратест супраць распаўсюджання масавай культуры.

Такім чынам, можна акрэсліць чатыры вектары суаднясения замежнай / нацыянальнай класікі і сучаснай беларускай літаратуры. Апора на нацыянальную класіку і на іншанацыянальную літаратурныя традыцыі фармуе два полюсы са “станоўчым” знакам у дачыненні да традыцый. Адмаўленне ад традыцыйных каштоўнасцяў яднае сучасных пісьменнікаў з папярэднікамі ў літаратуры (два полюсы з “адмоўным” знакам) – з мадэрністамі (авангардыстамі), з аднаго боку, і постмадэрністамі – з другога.

Фармаванне “чалавека культуры” – аўтара, інтэрпрэтата, даследчыка, чытача; развіццё літаратурнага працэсу ў кірунку мастацтва дыялогу, як з’явы шматвектарнай, рознабаковай, як своеасаблівой літаратурнай галактыкі ў просторы сусветнай культуры, – актуальныя задачы літаратуразнаўства ў Беларусі і яго асобнай галіны ведаў – інтэрдысцыплінарнага дыскурсу, у аснове якога – парадыгма інтэграванага вывучэння літаратуры,

„Пра пераход колькасных зменаў у якасныя...“

Інтэграване навучанне – гэта, па-першае, вывучэнне літаратуры на новай ступені школьнай адукацыі, у старэйшых класах сярэдняй школы. Два кірункі – гуманітарны і негуманітарны – вызначаюць яго спецыфіку. Па-другое, інтэграване навучанне – гэта больш высокі этап вывучэння літаратуры, дзе літаратура павінна выступаць не толькі як самастойны аб’ект-сістэма, але і ў сістэме “іншых”, “другіх” узроўняў абагульнення. З улікам гэтага мы выходзім да проблем інтэграванага навучання як да проблем філасофіі літаратуры, бо “іншы”, “другі” вышэйшы ўзровень абагульнення і ёсць узроўнем філософіі літаратуры.

Параметры новай канцэпцыі выручэння літаратуры як мастацтва слоў можуць быць акрэслены ў межах сістэмна-аналітичнага падыходу. *Прынцып сістэмнасці павінен зліваць трох абавязковых параметраў:*

1. Кожны літаратурны факт разглядаецца як аб’ект-сістэма, г. зн. як аб’ект з уласцівай яму структурай, і з’яўляеца прадметам літаратуразнаўства.



Галіна Яўгенаўна Адамовіч – даследчыца літаратуры. Кандыдат філалагічных навук (1983). Закончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1977) і аспірантуру пры гэтай установе (1980). Дацэнт, загадчык кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. Аўтар кніг “Зкрыніц сусветнай літаратуры” (1998), “Літаратура – канцэкт – тэзаўрус” (2003), саўтар падручніка “Беларуская літаратура. XI клас” (1999).

2. Кожны літаратурны аб’ект-сістэма выступае як падсістэма або элемент нароўні з яму падобнымі ў структуры сістэмы “іншага”, “другога” узроўню абагульнення, г. зн. літаратурны факт выступае аб’ектам парадаўнальнага вывучэння літаратуры, комплекснага іх даследавання, а таксама вывучэння літаратуры ў канцэпце іншых ведаў пра чалавека і свет.

3. Кожны літаратурны факт (аб’ект-сістэма і падсістэма ў сістэмах вышэйшага, “іншага” узроўню абагульнення) выступае як адзінства і як складнік. І ў гэтым выпадку ён набывае новую якасці, што існуюць толькі ў межах сістэмнага адзінства, – сістэмныя якасці, у дадзеным выпадку назавем іх звышякасцямі. Літаратурны факт і літаратура ў цэлым даследуюцца ў рэчышчы сістэмна-інтэграцыйнага кірунку. Менавіта гэтыя з’явы выступаюць асноўным аб’ектам міждысцыплінарных сувязяў, калі літаратура вывучаецца ў канцэпце іншых відаў мастацтва, як асобнае мастацтво чалавеказнаўства.

Актуальная кірункі... і чыння літаратуры ў рэчышчы сістэмнага падыходу наступныя:

1. Проблемы гісторыі, тэорыі, літаратурнай крытыкі, звязаныя з асобнай мастацтвам словам як асобным з’ектам-сістэмай.

2. Аспекты чаргональнага вывучэння літаратуры – кампаратыўнай. Іх аб’ект – беларуска-замежны літаратурны канцэкт як новая, “другая” сістэма ўзаемасувязяў паміж беларускай і іншанацийальнымі літаратурамі, дзе складнікі юсі сістэмы з’яўляюцца факты беларуска-польскіх, беларуска-балгарскіх, беларуска-чешскіх і іншых двухбаковых літаратурных сувязяў. Беларуска-замежны літаратурны канцэкт выступае і як адзінства, дзе ў цэнтры – інтэртекстуальнае ў сістэмах нацыянальнай, агульнаславянскіх, еўрапейскіх, сусветнай літаратур.

3. Парадыгма інтэрдысцыплінарнага літаратуразнаўства (ІДЛ), пабудаваная на аснове беларуска-замежнага літаратурна-мастацкага канцэсту як адзінства. Яна ўключае ў сябе:

- кампаратыўніцкая паралелі, дзе аб’ектам даследавання (і зместам навучальнага курса) з’яўляюцца звышш’явы – вечныя вобразы, вандроўныя сюжэты, скразныя матывы, іншыя тыпалагічныя сыходжанні, такія пашыраныя ў наш час з’явы, як метараман, звыштэксць і інші. Невыпадкова гэтыя апісаныя паняцці пачалі набываць дакладна акрэсленныя азначэнні: вечны вобраз – архетып, скразная тэма – топік, скразная ідэя – канцэпт і г. д., што сведчыць пра новы ўзровень функцыянавання паняцця ў сістэме сучасных літаратуразнаўчых тэхналогій;
- аспекты проблемнага, комплекснага вывучэння, якія адсылаюць да вылучэння агульных заканамернасцяў і спецыфічнага характару функцыянавання феномена – рэальнага і ў формах “другой рэчаіснасці” (інтэрдысцыплінарнае ўзаемадзеянне літаратуры з гісторыяй, сацыялогіяй, псіхалогіяй і інш.);
- так званыя дапаможныя, сумежныя дысцыпліны: імі вызначаецца

месца мастацтва слова ў сістэме шэрагу грамадскіх дысцыплін (крайзнаўства, музея-знаўства, бібліятэказнаўства);

- **культуралагічныя дысцыпліны**, якімі звязана мастацтва слова з сістэмамі іншых мастацтваў.

Такім чынам, **аб'ект ІДЛ – літаратурны кантэкст** як сістэма літаратурных узаемасувязяў (аб'ект кампаратывістыкі – беларуска-замежны літаратурны кантэкст) і як складнік у сістэмах **“іншых”** узроўняў абагульнення, дзе ключавымі параметрамі з'яўляюцца міждысцыплінарныя сувязі (паміж літаратурай і іншымі сацыяльнымі інтэрдысцыплінарнымі сістэмамі).

Беларуска-замежны літаратурны кантэкст з сістэмных пазіцый даследуецца:

1) у параметрах параўнальнага літаратуразнаўства, дзе асобыны прыклад контактных, генетычных або тыпалагічных сувязяў ёсць “першасным элементам”, складнікам сістэмы ўзаемасувязяў;

2) з пазіцый праблемнага, комплекснага аналізу, дзе кожнае праблема / тэма / жанр / сюжэт / вобраз / іншае ў сістэме тыпалогіі інтэртэкстуальнага выступае ў якасці складніка і адзінства (паняццяў *канцэпт / tonik / жанр / сюжэт / архетып...*);

3) з пункту гледжання агульнага кантэксту або адзінства-сістэмы, дзе існуюць свае законы (утвараюць вектар ІДЛ), якія абмяжоўваюць дадзеную сістэму ад іншых (законы кампазіцыі, або парадыгматычны фактар) і вызначаюцца пэўнымі прыярытэтамі (з пазіцый так званага тэзаўруснага падыходу).

Тэзаўрусны^{*} падыход прадугледжвае адмысловую сістэму каардынат, у якой вывучаецца літаратура і ў рэчышчы якой фармуеца ўласна літаратурны працэс. У яго аснове – прыярытэт асобы, грамадства, дзяржавы, нацыі, чалавечтва.

Прыярытэты асобы як асновы тэраўнага падыходу выяўляюць часцей за ўсё прыватныя інтарэсы ў сферы літаратуры. На этым узроўні фармуеца асаблівы склад сістэмы “літаратура”, у якую, з аднаго боку, уключаны творы сучасных аўтараў і пісьменнікаў м'чулага, айчынных і замежных, творы “высокай літаратуры” і масавай культуры. З другога – у яе уваходзяць як творы мастацкай літаратуры, так і кнігі, напісаныя прадстаўнікамі розных прафесій (памедыцыне, хіміі, матэматыцы...).

Менавіта прыярытэты асобы выступаюць галоўнай мэтай літаратурнай адукацыі, паколькі суб'ектам адукацыі і выхавання з'яўляеца вучань, а настаўнік, які ажыццяўляе гэту праграму, павінен удасканальвацца сам як творчая асoba і спрыяць фармаванню творчай дзеянасці вучня. З гэтага пункту гледжання праграма па літаратуре мае розны ўзроўні, адпаведна ўзроўням адукацыі асобы. Так, сусветная літаратура можа быць сістэматызавана як сукупнасць літаратурна-мастацкіх твораў. З аднаго пункту гледжання, у яе склад уваходзяць творы ўсіх народаў: сусветная літаратура выступае ў выглядзе сумы створанага чалавечтвам на працягу гісторыі. З другога – яна раз-

* Гл.: Адамовіч Г. Літаратура – кантэкст – тэзаўрус // Роднае слова. 2001. № 2. – Заўвага рэд.

глядаецца як пантэон знакамітых імянаў, “залаты фонд” найболыш выдатных помнікаў, што існуе на розных нацыянальных мовах. Менавіта з гэтага пункту гледжання і вывучаецца сусветная літаратура ў навучальных установах Беларусі.

Прыярытэты грамадства як асновы тэзаўруснага падыходу выяўляюць інтарэсы шматтайных групп людзей у дачыненні да літаратуры. Гэтыя группы вылучаюцца паводле розных крытэрыяў (прафесійныя, узроставыя, половы і інш.). Вызначаецца роля грамадства як аб'екта і суб'екта культуры (агульнакультурны ўзровень).

З вызначэннем прыярытэтаў грамадства звязана і надзвычайнае пашырэнне масавай літаратуры (культуры), арыентаванай на чалавека на тойпуш як на спажыўца літаратурнай прадукцыі.

Прыярытэты дзяржавы, у якой жыве асона, акрэслены паняццямі сацыяльна-палітычнага характару. Ідэалогія дзяржавы з'яўляеца асновай, або парадыгматычным фактарам, які фармуе спецыфіку літаратурнага працэсу і літаратурнай адукацыі на розных яе ўзроўнях.

Прыярытэты нацыі: фармуюць новае рэчышча літаратурнага ірачу ў агульным кантэксьце сусветнай / єўрапейскіх / славянскіх літаратур. Актуалізуюцца праблемы нацыянальнай аўтэнтычнасці літаратуры, нацыянальных прыярытэтаў, якія прадстаўлены нацыянальным літаратурным працэсам, і інш.

Прыярытэты чалавечтва абумоўліваюць існаванне сваёй літаратуры, што аб'ядноўвае нацыянальнае літаратуры ў адзінае цэлае. Адзінкаючыя чалавечтва з'яўляеца чалавек: літаратура вывучаецца як чалавеказнаўства. Разам з тым адзінкаючыя чалавечтва з'яўляеца нацыя: сусветная літаратура выступае не толькі як сума ўсіх літаратур народаў свету, але і як іх сістэма, кантэкст.

Вызначаючыя каардынаты беларуска-замежнага літаратурнага кантэксту як сістэмы, неабходна ўлічваць парадыгматычны фактар або сістэмавацаральныя кампаненты, на аснове якіх адбываеца фармаванне, з аднаго боку, а з другога – вывучэнне гэтай сістэмы, кантэксту.

Рэзюме

Інтэрдысцыплінарнае літаратуразнаўства – асобная галіна літаратуразнаўства, памежная ў дачыненні да гісторыі і тэорыі літаратуры, іншых навук і мастацтваў у сістэме іх каардынат. ІДЛ арыентавана на літаратуру як сістэму ўзаемасувязяў і літаратурны кантэкст (аб'ект парадыгматычнага вывучэння літаратуры). Літаратура з'яўляеца падсістэмай, складнікам, структурным элементам у сістэмах *“іншых”* узроўняў абагульнення. А гэта азначае, што мастацтва слова вывучаецца ў колах іншых мастацтваў, навук і рамёстваў, аб'ект і суб'ект якіх – сам чалавек.

¹ Андреев А. Методология литературоведения. – Минск: Дизайн ПРО, 2000. С. 4.

² Буняк П. Славістичныя літаратуразнаўчыя даследаванні ў новым тысячагоддзі // Тэрмапілы. – Беласток, 2002. № 3. С. 131 – 139.

³ Жураўлёў В. Жывы голас літаратурнай класікі // Актуальная праблемы літаратурнай адукацыі на сучасным этапе рэформы школы: Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: НІА, 2003. С. 60 – 61.